

## Наступствы адмовы ад складання акта Н-1

Смаргонскім міжраённым аддзелам Гродзенскага абласнога ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы ў сакавіку 2019 г. скончана спецыяльнае расследаванне няшчаснага выпадку, які адбыўся 31 кастрычніка 2018 г. з работнікам адной з арганізацый Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці, які прывёў да цяжкай вытворчай траўмы. Страховальнік з высновамі дзяржаўнага інспектара працы, які праводзіў спецыяльнае расследаванне няшчаснага выпадку на вытворчасці, не пагадзіўся і пасля атрымання заключэння аб няшчасным выпадку адмовіўся складаць і сцвярджаць акт аб няшчасным выпадку формы Н-1, у сувязі з чым службовая асоба страхавальніка за парушэнне правілаў расследавання няшчасных выпадкаў на вытворчасці было прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе штрафу ў памеры 20 базавых велічынь (арт. 9.20 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях).

З мэтай прафілактыкі падобных парушэнняў парадку расследавання няшчасных выпадкаў на вытворчасці лічым неабходным паведаміць наступнае.

Згодна з п. 53 Правілаў расследавання і ўліку няшчасных выпадкаў на вытворчасці і прафесійных захворванняў, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 15.01.2004 № 30 (далей – Правілы), страхавальнік на працягу двух працоўных дзён з дня атрымання заключэння аб няшчасным выпадку і пераліку матэрыялаў, неабходных для фарміравання дакументаў спецыяльнага расследавання, складае акт формы Н-1 або акт формы НП на кожнага пацярпелага і сцвярджае яго (на апошняй старонцы акта формы Н-1 або акта формы НП вырабляецца завераны ўпаўнаважанай службовай асобай страхавальніка запіс: "складзены ў адпаведнасці з заключэннем...").

У выпадку адмовы страхавальніка ад складання і зацвярджэння акта формы Н-1 або акта формы НП альбо непрадстаўлення яго дзяржаўнаму інспектару працы на працягу двух працоўных дзён з дня атрымання заключэння (што з'яўляецца парушэннем Правілаў) акт формы Н-1 або акт формы НП складаецца дзяржаўным інспектарам працы і сцвярджаецца галоўным дзяржаўным інспектарам працы вобласці (г.Мінска).

Такім чынам, заканадаўцам не прадастаўлена права страхавальніку адмовіцца ад складання і зацвярджэння акта аб няшчасным выпадку. У выпадку нязгоды з заключэннем аб няшчасным выпадку, складзеным дзяржаўным інспектарам працы па выніках спецыяльнага расследавання няшчаснага выпадку, страхавальнік згодна з п. 80 Правілаў мае права абскардзіць заключэнне дзяржаўнага інспектара працы аб няшчасным выпадку на вытворчасці ў парадку падпарадкаванасці ў начальніка міжраённага аддзела, Галоўнага дзяржаўнага інспектара працы вобласці або г. Мінска, Рэспублікі Беларусь (асоб, якія выконваюць іх абавязкі) на працягу аднаго года з даты яго складання або ў судзе ў адпаведнасці з заканадаўствам. Пры гэтым падача страхавальнікам скаргі не з'яўляецца падставай для невыканання ім заключэння дзяржаўнага інспектара працы (п. 81 Правілаў).

**Святлана Шатохіна,  
начальнік Смаргонскага міжраённага  
аддзела Гродзенскага абласнога  
ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай  
інспекцыі працы**